

**Конкурс па энергетычных рынках EU4Energy  
(11-га– 19-га студзеня 2019 года)**

**Заклік да дзеяння**

**Вы жыхар Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, Малдовы ці Украіны?  
Тады чаму б не прыняць удзел у нашым конкурсе EU4Energy? <sup>1</sup>  
Адкажыце правільна хаця б на адно з чатырох пытанняў у нашых  
сацыяльных сетках і атрымайце шанец выйграць приз.**

**Тэма конкурсу – энергетычныя рынкі – дазволіць праверыць свае веды  
аб развіцці энергетыкі ў вашай краіне і рэгіёне, а таксама даведацца пра  
новыя цікавыя факты аб крыніцах і спажыванні энергіі.**



<sup>1</sup> Конкурс праводзіцца праектам камунікацый EU4Energy, які фінансуецца Еўрапейскай камісіяй

## ПРАВИЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

**ТЭМА КОНКУРСУ:** Конкурс арганізаваны праектам камунікацый EU4Energy у сацыяльных СМІ. Тэма конкурсу – **энергетычныя рынкі**. Гэта заклік праверыць веды аб развіцці энергетыкі ва ўсходніх краінах-партнёрах, а таксама даведацца пра новыя цікавыя факты аб крыніцах і спажыванні энергіі.

**ХТО МОЖА ЎДЗЕЛЬНІЧАЦЬ:** Конкурс адкрыты для грамадзян Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны, у якіх ёсць персанальны ўліковы запіс у Facebook, Instagram або VKontakte, узрост – ад васьмнаццаці (18) гадоў. Супрацоўнікі, стажоры, або партнёры з членаў каманды праекта камунікацыі EU4Energy, а таксама блізкія сваякі і члены сям'і работнікаў праекту не дапускаюцца да ўдзелу.

**АРГАНІЗАТАР:** Арганізатарам конкурсу выступае праект камунікацыі EU4Energy («арганізатар»). Конкурс ніякім чынам не звязаны, не спансіруецца/падтрымліваецца/адмініструецца сацыяльнай сеткай Facebook.

**ТЭРМІНЫ І ЎДЗЕЛ:** Конкурс будзе праходзіць з **11 па 19 студзеня 2019 года** і будзе складацца з чатырох пытанняў. Удзел у конкурсе можна прыняць размясціўшы адказы на пытанні ў раздзеле каментарыяў у ленте EU Neighbours East ва ўліковых запісах праекта ў [Facebook](#), [Instagram](#) і [VKontakte](#).

Адказы павінны быць размешчаны ад імя індывідуальных асабістых ўліковых запісаў. Кожны ўдзельнік можа даць толькі адзін адказ на кожнае з пытанняў конкурсу. Правільны адказ на кожнае пытанне будзе абвешчаны не пазней за 48 гадзін з моманту публікацыі пытання. Пасля публікацыі правільнага адказу больш адказы на адпаведнае пытанне не прымаюцца.

**ВЫБАР ПЕРАМОЖЦАЎ:** Пераможца будзе абраны сярод кандыдатаў, якія правільна адказалі хаця б на адно з чатырох пытанняў, метадам латарэі. Кандыдат будзе ўнесены ў латарэю столькі разоў, на колькі пытанняў ён правільна адказаў, (правільныя адказы на чатыры пытанні – чатыры запісы ў латарэю). Для выбару пераможцаў будзе выкарыстана праграмае забеспячэнне для выпадковага выбару (random.org). Будзе створаны выпадковы спіс, першы чалавек у гэтым спісе атрымае галоўны приз. Астатнія дзевяць атрымаюць яшчэ дзевяць прызоў. Пераможцы будуць абраныя пасля таго, як усе чатыры правільныя адказы будуць апублікаваныя ў сацыяльных сетках, у якіх праводзіцца конкурс.

**ПРЫЗ:** Пераможцам будзе ўручана да 10 прызоў<sup>2</sup>. Галоўны приз – электрычны скутар – будзе ўручаны галоўнаму пераможцу. Приз нельга перадаць іншай асобе, ён павінен быць прыняты пераможцам у якасці ўзнагароды. Пераможца не мае права патрабаваць грашовы эквівалент або замену прыза. Арганізатары не даюць інфармацыі па статусе конкурсу. Арганізатары звязуцца з пераможцамі пасля абвешчання вынікаў конкурсу па кантактнай інфармацыі, прадстаўленай удзельнікамі. Калі пераможца не адкажа арганізатарам на працягу 4-х працоўных дзён пасля абвешчання вынікаў, будзе абраны наступны ўдзельнік.

**АГУЛЬНЫЯ ЎМОВЫ:** Арганізатар пакідае за сабой права дыскваліфікаваць асоб, якія спрабуюць сказаць вынікі конкурсу, парушаюць правілы або дзейнічаюць разбуральна і неспартыўна. У выпадку ўзнікнення спрэчкі адносна ўласніка, уласнікам будзе прызнаны ўладальнік аўтарызаванага ўліковага запісу, праз які быў размешчаны каментарый.

<sup>2</sup> Прыз: сонечныя зарадныя прылады, знешнія акумулятары, прамацыйныя матэрыялы.

**АБМЕЖАВАННЕ АДКАЗНАСЦІ:** Рэгіструючыся, удзельнік згаджаецца не выказваць прэтэнзіі і падставы для іскаў, якія вынікаюць з удзелу ў конкурсе і атрымання або выкарыстання прыза адносна арганізатара конкурсу, Facebook, адпаведных матчыных, даччыных кампаній, філіялаў, і адпаведных службовых асоб, дырэктараў, супрацоўнікаў і агентаў (бакі, вызваленыя ад адказнасці). Уключаючы, але не абмяжоўваючыся наступным: (а) несанкцыянаванае ўмяшанне асобы ў конкурс; (б) тэхнічныя памылкі; (в) памылкі друку; (г) позняя дастаўка або недастаўка электроннай пошты; і (д) памылкі ў адміністраванні конкурсу. Удзельнік адмаўляецца ад права патрабаваць кампенсацыю на аплату паслуг адваката і кампенсацыю шкоды любога роду, уключаючы, але не абмяжоўваючыся, штрафнымі, ускоснымі, прамымі або непрамымі стратамі.

**КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ І ПУБЛІЧНАСЦЬ:** Любая інфармацыя, якую ўдзельнік прадстаўляе ў заяўцы на ўдзел у конкурсе, прадастаўляецца праекту камунікацый EU4Energy, а не Facebook. Удзельнік згаджаецца на выкарыстанне арганізатарам імя ўдзельніка і імя профілю ў любым спісе пераможцаў (у адпаведных выпадках). Гэтая інфармацыя будзе выкарыстана толькі для сувязі з пераможцамі. Імя ўдзельніка і імя профілю могуць быць выкарыстаныя ў рэкламных мэтах без дадатковай аплаты або разгляду.

**СПРЭЧКІ:** Удзельнік згаджаецца, што любыя спрэчкі, прэтэнзіі і падставы для іскаў, якія вынікаюць з або звязаныя з конкурсам або любым атрыманым прызам павінны быць вырашаны ў індывідуальным парадку, без прымянення любой формы калектыўных іскаў і выключна адпаведным судом у Бруселі. Усе пытанні, якія тычацца складання, ахопу, тлумачэння і дзеяння дадзеных Афіцыйных правілаў, правоў і абавязкаў удзельніка, правоў і абавязкаў арганізатара ў сувязі з правядзеннем конкурсу, рэгулююцца і тлумачацца ў адпаведнасці з законамі Бельгіі, прэтэнзіі па выбару прымянення законаў любой юрысдыкцыі; акрамя Бельгіі (у Бельгіі або любой іншай юрысдыкцыі) не ўлічваюцца.

**ЗГОДА З ПРАВІЛАМІ:** Удзел у конкурсе прадугледжвае поўную згоду з абазначанымі вышэй правіламі.

**ПЫТАННІ:** Любыя пытанні пра конкурс можна задаваць па электроннай пошце [EU4Energy@ecorys.com](mailto:EU4Energy@ecorys.com)